



KAMUNIKAT.org

твар туманхамона
1994

ТВАР ТУТАНХАМОНА

1.

Часам бываеш нэрвовы, гвалтоўны, непрадказальны. Часам — ціхмяны, статычны, мо крыху стомлены ад цяперашняга жыцьця, якое не заўсёды цячэ ў акрэсленым накірунку. Аднак твае зрокавыя аналізатары ўспрымаюць навакольны съвет амаль літаральна. І спалучэнне жыцьцёвага бруду зь містычнаю прыгажосьцю, нібы прамень звычайнага сонечнага съятла праходзіць праз прызму мозгу, каб нарадзілася нешта рознаколернае. Менавіта так нараджаюцца вершы. А крыніца інсypірацыі — аскепкі акаляючай рэчаінасці, творы мастацтва розных часоў і народаў, нутраныя перажываньні, абсесіі ды фрустрацыі. Так яно ѹбывае: спачатку ўзылёт, потым падзеяньне, пасля якога зноўку ўздымаецца ў вышыню...

Мяне даўно прываблівалі эгіпэцкія піраміды. І ня толькі таму, што Максім Багдановіч калісці напісаў: «Спаміж пяскоў эгіпецкай зямлі». Я й сягоння захапляюся мастацтвам Старажытнага Эгіпту. І вось некаторыя вобразы пачалі ўлівацца ў тканіну маіх гіранічна-тэхнакратычна-канцэптуальных твораў. Твар Тутанхамона, галава Нэфэрці, каралева Нэфэртары і, урэшце, боская Ізыда ды пакутнік Азырыс. Вось дзе сапраўдная фасцынацыя.

Узынікае новая канцепцыя паэтычнага съветаадчуванья. Накшталт новае рэлігійнасці. Калі хоць раз панурыш галаву ў вадкасць трансцэндэнтнага — захочацца назаўсёды застацца ў бурштынавай бездані. Нехта мне шэпча: «Нірвана — гэта будучыння...». І ўвечары за келіхам моцнага напою мы ствараем рэлігію будучыні. Мы ўсьведамляем, што спадкаемца атрымоўвае самы каштоўны падарунак — адказнасць за нашчадкаў. Таму і ўзіраемся адно аднаму ў очы-акіяны. Прагнем глыбіні. Хтосьці з нас падуладны. Хтосьці — ўладар. Залатой сярэдзіны не існуе. Поўнасцю адсутнічаюць вонкавыя фактары. У грудзяx знаходзяцца міны, напоўненыя чырвоным віном. Сумненіні съвідруюць

стомленыя галовы. «Няўжо ў мінах сапраўды клякоча кроў Дыяніса? Ці ўсяго толькі памідоравы сок?»

Штодня адбываеца трансфармацыя рамантычнай съядомасці й мэтафарызацыя рэальных аб'ектаў. Гэта непазыбежна, каб адчуць смак створаных вобразаў, спасыцігнуць сутнасць мастацтва. Перад вачыма расплываюцца гмахі ў стылі мадэрн, і празрыстая музыка ліецца па напружаным целе. Зараз нібыта зіма. Бялявая вадкасць навільжняе твае вейкі й перасохлыя вусны. Ты стыгнеш, муміфікуесь пад узьдзеяньнем музыкі архітэктуры. Ды гэты падворак — гістарычны закутак — зъяўляеца вялікім шчарупам. Таму марскія хвалі змываюць некаторыя карціны, якія ты любіш маляваць на пяшчаным экране.

Праз колькі часу ты ўжо на даху. Тутака зусім іншае адчуваныне. Зноўку знаходзіцца ў статычнай паставе, набываеш пазамежнае забарвеньне. А тыя, што ўнізе, ананімныя асобы з прыземленымі жаданьнямі, хіба толькі ў съне прымаюць цябе за фараона. Яны нават не здагадваюцца, што ў эгіпэцкім дойлідстве пераважаюць крышталічныя й расылінныя формы. Аднак цябе звязвае з натоўпам струмень эмоцыяў. Праўда, супрацьлеглых, але ж эмоцыяў. Нікога не цікавяць акадэмічныя думкі ды афіцыёзныя тэорыі. Што ж, натуральная зъява. Ты засяродзіўся на ўласных пачуцьцях, якія ствараюць мэтапізычную аўру й сваістую ідэйна-эстэтычную сыстэму. Сапраўды, хай дамінует струмень съядомасці. Насуперак зашмальцаванай традыцыйнай вонратцы. Але ж зараз нібыта зіма. Белая вата падае зьверху. Таму, калі распрануцца на даху — можна назаўжды спачыць паміж вэнтыляцыйных комінаў, металёвых антэнаў, нібыта «спаміж пяскоў эгіпэцкай зямлі». Неабходна пазьбегнуць непатрэбнае ахвяры. На карысць тых жа нашчадкаў ды сябра, зь якім зноўку ўвечары захочацца паразважаць пра вусны Нэфэрці ды нэкрафільскія оргіі Ізыды.

Адзінае, што застанеца — дык гэта музыка, як найвышэйшае дасягненыне цывілізацыі. Зъменлівия мэлёдыі існуюць па-за ма-

тэрыяльнымі субстратамі. Аднак музыка паўстае з матэрыяльных рэчаў. Прыгнечанасць адыходзіць на другі плян, і думкі няспынна лунаюць па-над пекнымі архітэктурнымі ансамблямі.

2.

Файна будаваць уласны съветапогляд паводле прынцыпаў «Маральнага кодэксу прыхільніка постмадэрнізму». Перакрученая савецкая съядомасць дазваліе вырошчаць жаданы плён. Асабліва, калі ўлічваць безгустоўнасць апалаігетаў афіцыйнага, нібыта беларускага мастацтва. Дзіўныя асобы. Яны штосілы выталупляюць свае «неўміручыя шэдэўры», але іх нікто сур'ёзна не ўспрымае. Не бярэ за чыстую манэту. З дапамогай сродкаў масавай інфармацыі адбываеца прафанацыя нацыянальных каштоўнасцяў. Фокус-покус. Ажыўленыне бутафорскага цела. Здаецца, азадак аб'екта экспэрымэнту сапраўды мясісты. Ён прываблівае нацыянальна заклапочаных асобаў. Аднак гэта банальны візіянізм. Прыйпяркі мёртваму ідалу.

Кроучу па вулках Горадні, а ў думках вяртаюся да паганскіх часоў, да вытокаў савецкага цывілізацыі. Што тычыцца ідалаў, дык гэта неад'емная рыса сацыялізму. Як са звярыным, так і з чалавечым тварам. Ідал — рэлігійны сымбал. Прадмет культуры, які наркатызуе люмпэнізаваны на тоўсці сваімі ненатуральна надзымутымі мускуламі і казылінай бародкай. У Беларусі распаўсюджаны ідал азгураўскай мадыфікацыі.

Паўстаюць адмысловыя паралелі. Прыйходжу да высновы, што мы — дзеці чырвоных паганцаў. Не, не чырвонаскурых жыхароў Мэксікі, Задзіночаных Штатаў ці Паўднёва Амэрыкі. Гаворка аб чырвонасці душы. Аб інтэнсыўнасці колеру. Вось дзе нараджаеца эстэтычны пратэст. Няхай жывуць містычныя анархісты!

Дык як жа быць з ахвярнікамі ды соцрэалістычнымі стодамі правадыра працоўнага люду? Ён далёка не Вялікі Сфінкс, а навакольныя будынкі не нагадваюць піраміды ў Гізе. Адсутнічаюць

расцілінныя матывы й выявы съвятарных жывёлаў. Асутнічае стыль як першааснова мастацкага ўласабленьня чалавечых пам-кненіяў. Што ж, прыкмета «пераможнай эпохі» — бесстылёвасць, нацыянальная паводле формы і сацыялістычная паводле зъместу.

Шматлікія жалезабэтановыя балваны на мармуровых пастамэнтах таксама выпраменяюць музыку. Вытанчанаму эстэтуту яна падаецца жахлівай какафоніяй. Дыспрапорцыя архітэктурных стыляў і формаў. Дысананс мэлёдый. Вынік — нутраная дызгармонія, душэўнае бязладзьдзе.

Аднак напаўсур'ёзны-напаўтіранічны сябра захапляеца падобнай эклектыкай. Бо яна ў кантэксьце постмадэрнізму нібыта МАЦІ-МОДА, Святая Марыя творчай інсپірацыі.

Вось сябра зноўку моліцца ля помніка ІДАЛУ, каб той не рассыпаўся пад гоман праклёнай на ідалавай плошчы. Каб заўсёды існавала дызгармонія звонку і ўнутры. Каб рэліктавыя вэтэраны мелі магчымасць адправіць чырвоную імшу ля ўлюблёнага стода. Каб аскепкі зпрафанаваных культурных сымбаліяў і эталёнаў можна было б спалучыць у экстазе з элемэнтамі старажытнага й найноўшага мастацтва. Атрымаеца шэдэўр. Магчыма, не адзіны. Шыхт новых эстэтычных каштоўнасцяў.

3.

Апошні куфаль піва і сябра зъбіраеца дамоў. Архітэктанічны калёквію скончаны. Засталіся няўцямыя асацыяцыі, якія спаўзаюць дрыготкімі ценямі па вечаровых съценах на падлогу, нібы недаверлівия жамярыцы. Гэта ёсьць удзячная аўдыторыя нашчадкаў, што захапляеца найноўшымі дасягненіямі лінгвістычнае паэзіі.

Кладуся спаць. Ложак ператвараеца ў саркафаг, аздоблены нязвыклай інкрустацыяй. Адыходжу ў нірвану. Перад маймі вачыма паўстаюць карціны касмапалітычнага характару. Празьмерная ідэалігізацыя замяняеца на дэідэалігізацыю. Нонканфар-

мізм узводзіцца ў абсалют і, нібыта фараон, сяде на рэзьбяны трон. Гэта значыць, што нашчадак атрымаў у спадчыну ўладу. Мой твар пакрывае залатая маска Тутанхамона. Сон набліжае да сябра, які ўздымаецца на піраміду бляшанак з-пад піва. Ліецца сынтэтычна музыка — прадукт спалучэння савецкае какафоніі з элітарнай сюітай. Адзіны рух рукамі — і на грудзях узынікае скрыжаванье — СЕРП І МОЛАТ. А сябра, узыняўшыся на вершаліну піраміды, гукае: «СЛАВА КПІСС!»

Застаецца ўсьвядоміць, што менавіта ў гэткім наркатычным іншасьвеце й нараджаецца новая канцэпцыя сучаснае творчасці.

люты-сакавік 1993

КАМУНИКАТ

МЭТАЛЁВЫЯ РЫФМЫ

Мэталёвыя рыфмы-цывікі забіваю,
і трымціць ад удараў падгнілае цела.
Скамянелья вочы съяцло рассычаюць,
разумеюць, што форма съячэ, нібы мыла.

І адно абалонка — камяк цэляфану —
трансфармуецца ў сутнасьць вышэйшай істоты,
ажно ўздымуцца ў сэрцы самотным тайфунам,
назаўсёды прыемнымі стануць пакуты.

8 траўня 1994

СЪЛІМАКІ

Ты ня ведаеш: хто ты і дзе...
Нібы цуцык скуголіш пад плотам.
Сълімакоў у сваёй барадзе
узгадаеш, напэўна, на потым.

Не чакаеш за люстрам акна
сарамлівай і цёплай кабеты,
што заўёды сумуе адна
і сядзішь за столом без абеду...

Так марудна будуецца дом,
і праз школу не відно анічога...
Ты ствараеш уласны фантом,
адмаўляешь і Д'ябла і Бога,

бо ня ведаеш: хто ты і дзе
нарадзіўся... Цяпер жа пад плотам
прамаўляешь: «А хто там ідзе?»
А ў адказ: «Сълімакі ў драных ботах».

7 траўня 1992

ДВАЙНЯТЫ

Ты жывеш, як быццам, недалёка,
дзе багіні пасьвяць прусакоў,
ажно вочы засыцілае амарока
крыламі ўзьбянтэжаных крукоў.

Ходзіш між сучасных саркафагаў,
чуеш подых Д'ябла з-пад зямлі,
п'еш віно з эгіпецкай біklагі,
каб малекулы скрozy скuru прарасьлі.

I аброжак срэбны разрываеш,
ці кабеты страчанай абрис?
А яна ўздымаецца над краем
і ляціць сякерай зьверху ўніз.

Ейны сълед навобмацак ня знайдзеш.
Ён схаваўся ў нёманская вадзе,
каб яго, пакорлівага, з поймай
праглынуў збачэнец-чарадзей.

Той жыве, здаецца, недалёка,
корпаецца ў чэрапе тваім.
Моцны, як удар электратока,
чэмерны, трутлівы, нібы дым.

Разам вы — пацешныя двайняты,
сябрукі, старыя кавалеры,
напаўмэханічныя жаўнеры
ля застыглай пані Цар-гарматы.

ліпень-жнівені 1992

ПРЫЗНАЧЭНЬНЕ

Нас не сустрэнуть ніколі нябёсы.
Мы пацячэм з вышыні шэрых гмахаў
цалкам жывыя, съветлавалосыя,
белыя вязыні нязвыклага страху.

Быццам дажджынкі ў калюжынах нафты
створым дзяржаву сапраўдных кахранкаў.
Хай пазайздросыцяць нам Хлоя і Дафніс,
нават съпірытус у бацькавай шклянцы.

Нас не заўважаць сівыя пачвары,
мы абмінем па чарзе габінеты,
каб павышаць мільёны сакрэтаў,
у неба даслаць запаветныя мары.

вясна 1992

ШАРАЯ ГАДЭЖНА Ў НОВЫМ ёРКУ

Адыйшоў паўжывы ў патаемны куток
і самотна ў брунатных пялёстках ляжыш.
У далонях тваіх не кіпіць малако,
калі звонку пануе празрыстая ціш.

Побач сябра чытае малітвы каню,
які мокрую пысу паклаў на раяль.
«Мэрсэдэс» праляцеў па Другой авеню,
ажно з шыбаў лускою зъяцела эмаль.

А ў вачах замігцелі нэоны-агні.
А ў вушах зазывінела паўсотні манэт.
Хоць імгненна праз съцены навокал зірні.
Хоць спалі свой спартовы кабрыялет.

Застанецца адно ў памяшканьні чакаць,
каб засохлі пялёсткі пад прасам съпіны,
калі прыйдзе з бутэлькаю Кузькіна Маць
і згатуе з атраманту й поўсьці бліны.

10 кастрычніка 1992

ТВОРЦА

Здольны панурыцца ў бездань слова
і пісаць тэхнакратычныя санэты,
ўзыняцца па-над фіёрдамі нанова,
дасягнуць пракудлівае мэты.

Здольны па разъеглым стадыёне
крочыць безупынна ўзад і ўперад,
быццам ксёндз, застынуць на амбоне,
калі раптам недзе рыпнуць дзъверы.

Здольны перажыць мэтамарфозы,
пераспаць у прахалоднай ваньне
і дзялчыну рыфмай замарозіць,
спарадзіць мэтафарычнае кахранье.

19 верасьня 1992

НОВЫ БАБУЛЕН

Чаргаваньне гукаў ночы,
бы сапраўдны Бабілён.
Чорны дэмант. Вочы ў очы,
Экзатычны смак. Праклён.

Чаргаваньне пацалункаў,
нібы моцны алкаголь.
Чырвань. Бель. Дрыжаньне струнаў.
Змрочным лястрам звязе столь.

Чаргаваньне цел зъдзіўляе.
Малако і чакаляд.
Ажно подых захапляе
ад няўцямных слоў-рулад.

Толькі съпей з магнітрафона
прыглушае оргій гук,
тчэ нябачныя залоны,
як павуту тчэ павук.

Васьмілапы створ ня збочыць.
Для яго паўзмрок — закон.
І «крыжак» пад гукі ночы
адбудуе Бабілён.

22-23 ліпеня 1992

НАВОШТА?

Навошта ўвечары над возерам шкляным
зьбіраюцца мэтафізычныя мадэлі,
гудуць бесъерапынку сынтэтычныя чмялі,
і амазонкі непаўсцежныя ў гатэлі?

Навошта яны ў масках чорных съпяць штодня,
ружовы твар хаваюць ад сваіх калегаў?
Іх захлынае пэрманэнтных оргій мітусьня,
ў гумовым сэрцы шмат пранізьлівага сънегу.

Навошта цікае акрутны мэтраном,
калі спацелья фігуры запынілі дзею,
калі палае ў горадзе вар'яцкі дом,
а ў прыбіральні топіцца апошняя надзея?

21 ліпеня 1992

ШПАЦЫР

Кроў блакітная струменіць...
Вусны чорныя маўчаць...
Нарадзіцца ў Бэтлееме,
у Гародні — спачываць.

Ноччу крочыць па бульвары,
вымаўляць: — Ёсьць лічба «3».
І нэйлёнавыя чары
напускаць на ліхтары.

Каб забыцца на хвіліну,
на падлозе адпачыць
ды містычную жанчыну
да мастацтва далучыць...

29 сінегня 1991

БОСКАЯ ШУФЛЯ

Не глядзі, што бронзавыя мухі
капытамі б'юць па съценках куфля,
адпачні ад нуднай завірухі,
як ад гною крупаўская шуфля.

Абдымі яе апоўдні, ці пад вечар,
бо яна адзіны ў съвеце ідал,
што бясплатна корміць, часам лечыць,
нібы старадаўняя Ізыда.

Боскай шуфлі не спатрэбіцца паліва
(Дух Святы заўжды дапамагае).
Пачастуй яе халодным півам,
і яна адразу акрыле.

2 жніўня 1992

ПА-НАД ФҮЁРДАМ

Па-над фіёрдам экзыстэнцыя развагі.

Па-над фіёрдам дыспрапорцыя тугі.

Па-над фіёрдам не працуоць цэнтрыфугі,
а таўкуцца безыдэйныя мазгі.

Па-над фіёрдам кульмінацыя здарэння,
дамінанта скасаванага жыцьця.

Па-над фіёрдам п'ем напоі разъвітання,
разважаючы, як робіцца дзіця.

Дзесяці там, унізе — цеплавозы...

Дзесяці там, наверсе — касмаплян...

Дзесяці там, глыбока вадалазы
страйкавалі — спляжылі дзяржплян.

Дзесяці там, у сэрцы — ные шруба.

Дзесяці там, пад сподам --- прусакі.

Дзесяці там, на поўдні — сълед араба,
нібы Ленін съвеціць празь вякі.

І съяцло, як рэге над Ямайкай,
ці як пах ад гною на палях,
нагадае сталінскую люльку
і калгасаў пераможны шлях.

А тым часам вечар па-над фіёрдам
праглынае чырвань здохлыіх дэён,
і чутно, як змораныя курды
шлюоць Гусэйну сонечны праклён.

ліпень 1992

Ф а н э р а на д п а р ы ж а м

ВАР'ЯЦКІ КСРМАШ

Ідуць-брыдуць бляндышніакі
падобныя да кветачак.
Калі намаляваныя —
тады зусім прыгожыя,
нібыта перапёлачкі.

А іншыя чарнявыя
ды надта ж валасатыя,
кудлатыя, вусатыя,
а часам барадатыя.

Ёсьць крыжыкі і нулікі,
ёсьць палачкі і лямпачкі,
ёсьць коміны вялізныя,
ёсьць лёзунгі абсълізлыя.

Сьпяць хлопчыкі цудоўныя
і мараць пра трохутнікі.
Жаўнеры сон ахоўваюць,
бы нейкія пакутнікі.

Ды ўсё перамяшалася:
дзе белае? дзе чорнае?
— Зъясі стальныя фаласы! —
съмеецца неба зорнае.

— Убачыш, дружка, хлопчыкаў,
маленечкіх малойчыкаў,
убачыш сотні палачак
і кветачак, і лямпачак,
і дроцікаў, і коцікаў,

і конікаў, і слонікаў,
і голенікіх жывоцікаў,
мо і блакітных гномікаў.

Цяпер жа ўсё дазволена,
пайшлі, пайшлі за мной!

1990

KAMUNIKAT.ORG

СЪВЕДКА

Люблю айчыну я, нібыта Лермонтовіч,
зусім ня так, як віцэ-адмірал.
Пакінүў мне тастамант дзядзька Кагановіч,
міліцянэры сшылі крымінал.

Я выйшаў позна. З шынялём. Пад пахай --- кайстра,
якой шпурнуў нябожчык Гагельман,
той самы тыпус, нэкрафільскіх оргій майстра,
што падпаліў варожы Кыргызстан.

Вы ёсё съцвярджаеце, што ў горадзе ня чыста?
Падлеткі здратавалі палігон?
Ды дзе ж там, калі згвалціў камуніста
сусьеветны правакатар Пушкінзон!

28 лютага 1993

ЗАКЛІК КАМСАМОЛКІ

Жыцьцё мінае ў бессэнсоўнай тузаніне,
адно серп з молатам ратуюць ад нягод.
А ты гаворыш пра далёкія краіны,
як нацкаваны антыпатрыёт.

Не ўспамінай пра шэры-брэндзі-ананасы,
асьветліць шлях нам Лямпка Ільліча.
Згніоць дашчэнту ўсе буржуі-підарасы,
спазнаўшы кшталт Дамоклава мяча.

А там і шчасьце райскае настане...
Ты што, ня чуеш? — Камунізм ідзе!
Таму давай хутчэй кахацца, Ваня,
адразу на чырвонае звязыдзе.

лістапад 1993

НАРОДНЫ ПАЭТЫ

Адраджэнъне, сябры, Адраджэнъне!
Ніл Гілевіч на белым кані.
Я ўпаду перад ім на калені,
і забудуцца дрэнныя дні.

Ён высокі, як плот у суседа,
І магутны, бы Юры Святы.
Ну сапраўдны народны паэта!
Прыгажун, проста цуд пекнаты!

А гаворыць — дык слухаць прыемна,
а зірне — дык адорыць рублём.
Нараджаеца ў сэрцы ўзаемнасцьць,
прачытаўшы яго вершаў том.

І чаму бы ня легчы-прылегчы
ля старога гасцінца ўначы?
Колькі ж можна за штасційкам бегчы,
ці за сябрам штовечар сачыць?

Нібы той уладар аб'язджае
ён абшары айчыны сваёй,
і вясёлы анёлак лятае
над ягонай сівой галавой.

А на тое і ён Ніл Гілевіч,
каб зъдзіўляць акаляючы съвет,
не які-небудзь там каралевіч, —
Беларускі Народны Паэт!

лістапад 1993

МЫ КАМУНІСТАМ ШЛЁМ ВІТАНЬНІ

Мы зрэдку ходзім на спатканьні,
п'ем напаўжартам ці ўсур'ёз,
бо беларускія выданьні
запаланіў афіцыёз.

Аднак спаўняюцца жаданьні,
нібы саўдэпаўскі прагноз.
Вось і зъяўляецца кур'ёз —
мы камуністам шлём вітаньні.

красавік 1993

ПРАГУЛЯНКА МАРКІЗА ДЭ САДА

Маркіз дэ Сад шпацыраваў па навакольлі,
распавяддаў кабетам пра пінгвінаў.
Ну а жанчыны трывальні Купальлем,
як прэзыдэнты плачуць ля мартэнаў.

На тое вось яны і прэзыдэнты,
расчырванелыя, бы прысак, экстрасэнсы.
Ня тое, што фашисты-акупанты,
а праста прайдзісьветы Санчы Пансы.

Жывуць яны ў Садоміі далёкай,
дзе лётаюць аблокі-цэпэліны.
Там ладзяць аўтаматы недарэкаў,
і птушкі вырабляюць габэлены.

З нагоды юбілею ягамосыці
фахоўцы змайстралі агрэгаты,
каб сам маркіз ня змог ужо прапасыці,
зьніштожыць на Зямлі ўсе інстытуты.

Бо ён — аматар штучных мацыёнаў,
наўмысны мастурбатар-кансьпіратар,
цнатлівы дзеяч, бацька балаганаў,
сын прэзыдэнтаў, ладны экзэкутар.

А шпацыр — гэта існая проблема,
паштоўка ад пінгвінаў з Антарктыды,
нібы матыў паэзіі Тувіма,
дзясятая блякада Ленінграда.

красавік 1993

АКТ

Славаміру Адамовічу

Перапоўнена спэрмай паветра,
ажно дыхаць зусім немагчыма,
ажно стогне ў магіле Дон Пэдра,
адчуваючы здольнасць мужчыны.

Рассыпаюца вежы касцёлаў...
Эх, няблага б займець па цагліне —
шараўаць інфантылак дзябёльых
ці ў аборы азадкі скаціне.

Твой лірычны герой не ўмірае,
сьцяўшы зубы, стаіць на каленях,
цьвёрды фалас съліной навільжняе,
нібы так запаведваў сам Ленін.

А за шыбай гудуць жамярыцы,
быццам «юнкерсы» над Сталінградам.
Будзь, што будзе. А мо ажаніцца?
Ці павесіцца ля калюмнады?

чэрвень 1993

ГАРЭЛКЈ ПОЎНЫ КАПЯЛЮШ

Мне падабаецца цяжарны супэрмэн,
які здымаете ў час сустрэчы капялюш,
ажно рагоча да зьнямогі Дыяген
і налівае ў капялюш гарачы пунш.

А на ўзбярэжжы лесьбіянкі правяць баль.
Ім мэвы песні эксклюзыўныя пяюць
пра тое, што завод «Электрасталь»...
На жаль, праз радыё нам гэта не пачуць.

Бо бае байкі паспаліты графаман
пра дуб зялёны і ката на ланцужку.
Зъвярок тримае ў роце жоўты туліпан
і паварочвае разумную башку

то ўзад, то ўперад, быццам спаміж ног
яму загналі аграмадны мэгахон.
Сацыялізм нас канчаткова перамог,
а найспрытнейшыя зьлінялі за кардон!

Аднак съмьецца напаў'яны Дыяген:
«Зълятай на плошчу і пачварны помнік зруш,
а я табе, цяжарны дружка-супэрмэн,
нальлю гарэлкі поўны капялюш!»

18 кастрычніка 1992

МАЗАХІЗМ

Прыемна кахацца з чырвоным вар'ятам.
Ахвяраю будзеш, а ён — тваім катам.

1990

KAMUNIKAT.ORG

ДЗЕНЬ, ЯК ТЫДЗЕНЬ

Абсолютна новыя крэацыі:
а гадзіне ночы — фасцынацыя,
раніцай — другая мастурбацыя,
а на працы — дэкамунізацыя.

Сябра зноў раскажа пра палюцыі,
сакратарка аб вандроўцы ў Турцыю,
шэф падпіша хутка рэзалюцыю,
каб спыніць нарэштце прастытуцыю.

За абедам пачынаем акцыю —
паўшчуваць парляманцкую фракцыю,
падтрымаць адно прыватызацыю
і забараніць русыфікацыю.

Увечары, каб зьнішчыць гіпакрызію,
паглядзіш у хаце тэлевізію,
вып'еш шклянку белае магнэзіі...
Вось яна, тыднёвая паэзія.

вясна 1993

ФАНЭРА НАД ПАРЫЖАМ

Ахвярую Міколку-танскісту

Пралятай, спадар Мікола,
як фанэра над Парыжам.
Мы жа з пляшак «Кока-Колу»
п'ем ды зноўку вершы пішам.

І зьбіраемся на даху,
атрымаўшы ганаары,
як хаўрусьнікі па фаху
ды дзяржаўныя ахвяры.

Пачынаем: «Аты-баты...»
ў скрусе молімся: «Дай, Божа...»
Палім ксёнжкі-дъяматы.
Грэе нас агонь прыгожы.

Зранку цягне ў прыбіральню...
Звоніць сябра з Тэль-Авіву:
«Мора... пальмы... словам, файна!»
Я ў адказ: «Пайшлі на піва!»

Ён мне мовіць: «Ананасы...
сонца... пляжа... і кабеты...»
Я тлумачу: «Тут калгасы,
Адраджэннє, камітэты.

Тут съмярдзіць літаратура —
съметнік соцрэалістычны,
чупірадла ў гарнітуры
з постсялянскай, браце, звычкай».

«Эх, шкада... Да пабачэння.»
«Ці пабачымся наогул?»

«Гэта, сябра, прызначэнье,
шлі малітвы Пану Богу...»

Ну размова — дык размова.
Сэнс — суцэльная загадка.
А званок невыпадкова
абудзіў малую хатку.

Колькі ж нас у гэтай хатцы?
Сябрукі съпяць на падлозе.
Хутка прыйдзеца зьбіраца,
моўчкі стынуць на марозе.

Я гляджу ў вакно. Наўкола —
дахі, коміны, антэны...
Праляцеў спадар Мікола
над Мадрыдам, Рымам, Венай,

па-над Нёманам вірлівым,
над Каложай, замкам, пляцам.
Паматляўся асабліва
над турмой, нібыта тацай.

Гэй жа гэй! Старая школа,
Alma mater, мы напішам:
«Праляцеў спадар Мікола,
як фанэра над Парыжам!»

1992-1993

ВОГНІШЧА КАХАНЬНЯ

Драпежнікі ідуць на паляваньне.
А мы гартаем фаліяны, забыўшися на
Божы Съвет і ўсіх астатніх.
Віхор съпявае нам сонечныя песні
пра мэксыйканскіх ідалаў і геніяльнага музыку,
які пазбыўся абавязкаў назаўжды.
У гэты час я інтэнсыўна праглынаю водар цела
аголенай дзяўчыны.
Яна перад гэтым старанна навільжняла
духмянай вадкасцю сваю малочную фігуру.
Драпежнікі вяртаюцца з паляваньня і гартаюць
стараўжытныя фаліяны, расьцякаюцца
па жоўтай съянне вечаровага пакоя,
нібыта зъмяіныя цені танцууюць ля
Вогнішча Каханьня.
Мы знаходзімся няведама дзе,
забыўшися на Божы Съвет і ўсіх астатніх.

1991

ЗНАКІ РУЖЫ

Узімку Ружа сее ў сънезе нэонавыя знакі,
гіерогліфы адваротнага боку жыцьця
неардынарнае асобы.
Знакі падзяляюцца на больш складаныя элемэнты
і плытуць у бурштынавым сутоныні,
як булькі ў жоўта-зялёнай шампані.
Тым часам нараджаецца туркусавае цела,
якое займае значную частку навакольля.
Яно расьце пад уздзеяннем Ружы
і дасягае фантастычных памераў.
Ніхто не вытрымлівае жорсткае канкурэнцыі,
бо немагчыма супрацьстаяць
дэманічнай сіле прыгажосьці.
Нават чырвоны генэрал заплюшчвае вочы
і даводзіць сябе да самагубства.
Пад промнямі Ружы сънег ператвараецца
ў цытрынавы сок, які захапляе
здранцьвелую зямлю і дае зразумець,
што пачынаецца наступная дэкада
пазамежнага існаванья неардынарнае асобы.

1991

СПАДКАЕМЦА

Усьведамляю, што я — спадкаемца памерлых багоў,
якія паўсталі з эгіпецкіх мітаў учора,
калі зьнямоглы сівы дзядуля піў гарбату ў кавярні
і частаваў канапкамі трохногага сабачку.

Усьведамляю, што бацькам майм быў прыгожы Азырыс,
а маці — лагодная пані Ізыда;
таму сягоныня я ехаў самаходам Ра
сярод пачварных комінаў хімічных прадпрыемстваў
і слухаў тэхнакратычную музыку Захаду.

Усьведамляю, што геамэтрыя вулак,
памножаная на квадратовыя гмахі, —
гэта постнезёнкілідава навука,
і яе ня ведалі будаўнікі адvezных пірамідаў,
тым больш сыны Сонца — усемагутныя фараоны.
Усьведамляю, што жыць у люстранным каралеўстве
цалкам магчымыя толькі тады,
калі нахілецца і наталяеш неашчутныя грудзі
водарам нафты на крохкім асфальце.

Усьведамляю, што наша плянэта ніколі ня стане
куляй з маўзэра Першай сусветнай вайны,
бо мэтафізыка кволых пачуцьцяў
нам не дазволіць съпіваць «Разьвітаныне славянкі»
пад грукат гармат аднатыпнай сыштэмы.

Усьведамляю, што я спадкаемца.

Усьведамляю, што я.

Усьведамляю: што

усьведамляю.

1 снежня 1992

ХВАЛЯ РАСЬЦЕ

Хваля расьце пад узьдзеяньнем цалкавітай адсутнасьці,
разъбіаецца ў пырскі аб ногі твае.
Самая сарамлівая на съвеце істота,
ты ляжыш на гэтым белым стале,
як на пялёстках далікатнай лілеі.
Рухі твае мэханістычны і працуюць
паводле найноўшых тэорый,
якія зь цяжкасцю можа апанаваць
чалавек, народжаны эпохай адлігі.
Валасы твае пульсуюць атрамантам на паперы,
ды я ніколі ня чую пра допісы і дакуманты
ў шуфлядачцы пісьмовага стала,
ня ведаў, што мае папярэднікі паклалі тастамант
пад лямпу ў стылі сэцэсіён.
Аднак ты любіш маю прысутнасьць
у часы адсутнасьці й засмечанасьці хворай галавы
суседа-параноіка з кватэры № 46.
Твае калені прагнуць пацалаваць столь,
калі мой цень схілецца над твай фундамантам.
А хвала расьце, каб зноўку разъбіцца
на безыліч шкляных пырскаў.

6 сінегня 1992

САМАСТОЙНАСЦЬ

Быць самастойным — заўсёды няўдзячная справа,
нібыта з алавёвае талеркі неба
бліскучым крыжам падае вялізны самалёт.

Але не пужайся —
гэта толькі часовая зъява,
неўтаймоўнае жаданьне —
крочыць па брукаванцы і ўзірацца,
як срэбныя анёлы дзьмуць у трубы
на вежах катэдральнага касьцёла.

А на сходах чыесьці съяды
ў выглядзе шыфраў замежных спэцслужбаў.
Гэта суб'ектыўныя ўражаныні
ад паху шашлькоў і піва,
ад усьмешак размаляваных німфаў,
што плывуць у пекла
па цэнтральных вуліцах горада.

У ложку цёпла, бо на супрацьлеглай сцяне
вісяць экзатычныя жывёлы
і палкім позіркам саграваюць пакой.

Вось дзе самастойнасць!

Яна ўражвае,
захапляе,
ставіць на калені
перед краявідам з элемэнтамі айчыннае індустрый
і супэрэстэтычным помнікам
на аднайменнай плошчы.

Ён заўсёды самастойна
глядзіць у будучыню.

6 сінення 1992

ГАЛАВА НЭФЭРЦҮЦ

Інтэнсыўная чырвань аблежаваная
эмелевай жоўцю і тоне ў сінечы...

Гэтак можна дасьледаваць твой смуглы твар
і страціць нарэшце прытомнасцьць,
не даведаўшыся аб сакральнасці
пазамежнага позірку.

Статычная галава,
пазбаўленая зямное пажадлівасці,
твае зрэнкі, замглёныя шэршнню часу,
не распавядуць аб шалёнім каханьні
ў святыні Атона,
бо гэта ведае толькі той,
хто кранае твае далікатныя скроні
і цалуе застыглыя вусны,
каб застацца назаўсёды
са сваёй каралевай.

Аб гэтым паклапаціўся я —
Тутмэс.

студзень 1993

POST SCRJPTUM

Гэтая кніга ёсьць апошні мэталёвы цывік,
якім я прыбіў соцрэалізм
да крыжа беларускае паэзіі.

1993